

# У прыгранічных сельсаветах усё спакойна: рэпартаж з Чарэцянскага сельсавета




З Украінай мяжуюць і населеныя пункты Чарэцянскага сельсавета. Як распавяла журналісту “Маяка” старшыня сельвыканкама Таццяна Мельнічэнка, усе аб’екты сацыяльнай і вытворчай сферы працуюць у штатным рэжыме:

– Установа адукацыі, крамы, ферма, машынна-трактарны парк сельгаспрадпрыемства працуюць як звычайна. Я раніцай наведала памежныя Пракапоўку і Макаўе – людзі не паддаліся паніцы, але ўважліва сочаць за развіццём падзей.






















<https://sozhnews.by>